

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.А.КУЛЕШОВА»**



*Международная научно-практическая
конференция*

КОПЫТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2

17- 18 мая 2018 года

Могилев, 2018

Информационное сообщение

**Уважаемые коллеги,
школьники, студенты, магистранты, аспиранты!**

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции «Копытинские чтения-2», которая состоится **17 – 18 мая 2018 года** в УО «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова».

Проблемное поле конференции:

1. Творческое наследие В.Ф.Копытина в современной исторической науке.
2. Актуальные проблемы современной археологии.
3. Древняя и средневековая история Беларуси и сопредельных территорий.
4. Актуальные проблемы новой и новейшей истории Беларуси и сопредельных территорий.
5. Историография археологии, истории Беларуси и сопредельных территорий.
6. Источниковедение и методология изучения истории Беларуси и сопредельных территорий.
7. Музейное дело и вспомогательные исторические дисциплины в изучении истории.
8. Междисциплинарные направления в исследовании истории общества.
9. Методика преподавания истории и обществоведческих дисциплин в средней и высшей школе.
10. **Профессия педагога-историка в современном обществе (эссе учащихся средних школ, лицеев, гимназий с презентацией сочинения на секции конференции).**

Рабочие языки конференции – белорусский и русский.

В ходе работы конференции предусмотрено ознакомление с археологическими памятниками Могилева и Могилевского района. По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. Сборник будет размещен в РИНЦ.

Для публикации в сборнике по итогам конференции необходимо внести организационный взнос и заключить авторский договор. Размер организационного взноса будет указан в тексте приглашения на конференцию. Учащиеся средних школ, лицеев, гимназий могут быть освобождены от уплаты организационного взноса в случае их согласия на получение электронного варианта сборника после его размещения в РИНЦ и электронном архиве библиотеки университета. Публикация эссе учащихся будет осуществлена на конкурсной основе. Возможно заочное участие с представлением стендового доклада. Участникам конференции предусмотрена выдача сертификата участника.

Телефоны для справок: (8022) 28-36-46 (кафедра археологии и специальных исторических дисциплин).

Координаторы:

Матюшевская Мария Иосифовна – тел. +375292937469;

Кузина Екатерина Владимировна – тел. +3752996526236.

E-mail: msu.kasid@gmail.com

Адрес оргкомитета

Республика Беларусь, 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 405, кафедра археологии и специальных исторических дисциплин

Порядок представления материалов

Для участия в конференции просим до **14 апреля 2018 года** направить в оргкомитет:

- Заявку на участие в конференции (форма прилагается) по E-mail и обычной почте;
- Материалы доклада по E-mail и один распечатанный экземпляр по обычной почте.
- Краткий заверенный отзыв научного руководителя (на материалы студентов, магистрантов, аспирантов).
- Тексты эссе школьников по E-mail и один распечатанный экземпляр по обычной почте.
- Краткий заверенный отзыв учителя – руководителя проекта (для эссе учащихся).

Оргкомитет имеет право отбора представленных научных докладов и эссе школьников. Персональные приглашения на участие в конференции высылаются после получения текстов докладов, текстов эссе и их рецензирования.

Проезд и другие расходы участников конференции – за счет командирующей организации.

Требования к публикации научных материалов

Материалы доклада представляются на белорусском или русском языке в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом Times New Roman 14, все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 2 см. Имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора.

На первой строке указывается индекс УДК (выравнивание по левому краю). Далее через интервал с выравниванием по центру строчными буквами печатается название доклада; через интервал – фамилия(и) и инициалы автора(ов); на следующей строке – место работы или учебы; на следующей строке в круглых скобках – город, страна.

С красной строки при необходимости указывается научный руководитель – его ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы.

С красной строки – аннотация статьи на белорусском или русском языке с ключевыми словами (в соответствии с языком статьи), аннотация на английском языке с ключевыми словами. Объем каждого резюме – до 500 знаков с пробелами, до 7 ключевых слов.

Далее с красной строки (абзацный отступ 1,25 см) печатается текст доклада. Сноски на литературу даются в квадратных скобках. Таблицы вставляются в текст. После основного текста приводится список литературы в

алфавитном порядке (литература оформляется в соответствии с требованиями ВАК). Объем текста – до 7 (семи) полных страниц (включая список литературы, иллюстрации (формат tif 300 dpi), таблицы, схемы и т.д.).

Материалы с нарушением указанных требований не рассматриваются.

Пример оформления:

УДК

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов И.И.
Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»
(г. Могилев, Беларусь)
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Сидоров Г.В.

Аннотация
Ключевые слова
Summary
Keywords

.....
.....[1, с.24].

Литература:

1. Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі / А. Мальдзіс. – Мінск : Лімарыус, 2001. – 384 с.

Требования к публикации эссе школьников

Эссе представляются на белорусском или русском языке в редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом Times New Roman 14, все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 2 см. Имя файла должно состоять из фамилии и инициалов автора. Объем текста – до 3 (трех) полных страниц. Форма эссе свободная.

Пример оформления:

НАЗВАНИЕ ЭССЕ
Петров А.А.
ГУО «Средняя школа №1 г. Могилева», 10 «Б» класс
(г. Могилев, Беларусь)
Руководитель проекта – учитель истории Сидорова Е.Ю.

.....
.....

Заявка для участия к конференции

Прошу включить мой доклад в программу международной научно-практической конференции «Копытинские чтения-2»

Фамилия Имя Отчество	
Название доклада или эссе	
Место работы или учебы (полное наименование учреждения и его подразделения)	
Должность	
Ученая степень	
Ученое звание	
Проблематика (указать № раздела из проблемного поля)	
Использование технических средств (если да, то указать какие)	
Адрес для связи (+ индекс)	
Телефон	
E-mail	
Форма участия (очная/заочная)	
Сертификат участника (да/нет)	
Для школьников – согласие на получение электронного варианта сборника (да/нет)	

Если в течение трех дней после отправления Вашей заявки и научной статьи на наш электронный адрес, Вам не придет извещение об их получении организаторами конференции, просим выслать письмо повторно или связаться с организаторами конференции по указанным в информационном письме телефонам.

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«МАГІЛЁЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ А. А. КУЛЯШОВА»



*Міжнародная навукова-практычная
канферэнцыя*

КАПЫЦІНСКІЯ ЧЫТАННІ-2

17- 18мая 2018 года

МАГІЛЁЎ, 2018

Інфармацыйнае паведамленне

**Паважаныя калегі,
школьнікі, студэнты, магістранты, аспіранты!**

Запрашаем Вас прыняць удзел у працы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Капыцінскія чытанні-2», якая адбудзецца **17 – 18 мая 2018 года** ў установе адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова».

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Творчая спадчына В.Ф. Капыціна ў сучаснай гістарычнай навуцы.
2. Актуальныя праблемы сучаснай археалогіі.
3. Старажытная і сярэднявечная гісторыя Беларусі і сумежных тэрыторый.
4. Актуальныя праблемы новай і найноўшай гісторыі Беларусі і сумежных тэрыторый.
5. Гістарыяграфія археалогіі, гісторыі Беларусі і сумежных тэрыторый.
6. Крыніцазнаўства і метадалогія вывучэння гісторыі Беларусі і сумежных тэрыторый.
7. Музейная справа і дапаможныя гістарычныя дысцыпліны ў вывучэнні гісторыі.
8. Міждысцыплінарныя напрамкі ў даследаванні гісторыі грамадства.
9. Методыка выкладання гісторыі і грамадазнаўчых дысцыплін у сярэдняй і вышэйшай школе.
10. **Прафесія педагога-гісторыка ў сучасным грамадстве (эсэ навучэнцаў сярэдніх школ, ліцэяў, гімназій з прэзентацыяй сачынення на секцыі канферэнцыі).**

Рабочыя мовы канферэнцыі - беларуская і руская.

У ходзе работы канферэнцыі прадугледжана азнаямленне з археалагічнымі помнікамі Магілёва і Магілёўскага раёна. Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў. Зборнік будзе размешчаны ў РІНЦ.

Для публікацыі ў зборніку па выніках канферэнцыі неабходна ўнесці арганізацыйны ўзнос і заключыць аўтарскі дагавор. Памер арганізацыйнага ўзносу будзе паказаны ў тэксце запрашэння на канферэнцыю. Навучэнцы сярэдніх школ, ліцэяў, гімназій могуць быць вызвалены ад выплаты арганізацыйнага ўзносу ў выпадку іх згоды на атрыманне электроннага варыянта зборніка пасля яго размяшчэння ў РІНЦ і электронным архіве бібліятэкі ўніверсітэта. Эсэ навучэнцаў будуць апублікаваныя на конкурснай аснове. Магчымыя завочныя ўдзел з прадстаўленнем стэндавага даклада.

Удзельнікам канферэнцыі прадугледжана выдача сертыфіката ўдзельніка.

Тэлефоны для давадак: (8022) 28-36-46 (кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін).

Каардынатары:

Мацюшэўская Марыя Іосіфаўна – тэл. +375292937469;

Кузіна Кацярына Уладзіміраўна – тэл. +3752996526236.

E-mail: msu.kasid@gmail.com

Адрас аргкамітэта

Рэспубліка Беларусь, 212022, г. Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1, каб. 405, кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін

Парадак прадстаўлення матэрыялаў

Для ўдзелу ў канферэнцыі просім да **14 красавіка 2018 года** накіраваць у аргкамітэт:

- Заяўку на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца) па E-mail і звычайнай пошце;
- Матэрыялы дакладу па E-mail і адзін раз друкаваны асобнік па звычайнай пошце;
- Кароткі завераны водгук навуковага кіраўніка (на матэрыялы студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў);
- Тэксты эсэ школьнікаў па E-mail і адзін раздрукаваны асобнік па звычайнай пошце;
- Кароткі завераны водгук настаўніка – кіраўніка праекта (для эсэ вучняў).

Аргкамітэт мае права адбору прадстаўленых навуковых дакладаў і эсэ школьнікаў. Персанальныя запрашэнні на ўдзел у канферэнцыі высылаюцца пасля атрымання тэкстаў дакладаў, тэкстаў эсэ і іх рэцэнзавання.

Праезд і іншыя выдаткі ўдзельнікаў канферэнцыі - за кошт камандзіруючай арганізацыі.

Паграбаванні да публікацыі навуковых матэрыялаў

Матэрыялы даклада прадстаўляюцца на беларускай або рускай мове ў рэдактары Word (версія не ніжэй 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14, усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) - па 2 см. Імя файла мусіць складацца з прозвішча і ініцыялаў аўтара.

На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Далей праз інтэрвал з выраўноўваннем па цэнтры вялікімі літарамі друкуецца назва даклада; праз інтэрвал - прозвішча (ы) і ініцыялы аўтара (аў); на наступным радку – месца працы ці вучобы; на наступным радку ў круглых дужках - горад, краіна.

З новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік – яго вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы.

З новага радка – анатацыя артыкула на беларускай ці рускай мове з ключавымі словамі (у адпаведнасці з мовай артыкула), анатацыя на англійскай мове з ключавымі словамі. Аб'ём кожнага рэзюмэ - да 500 знакаў з прабеламі, да 7 ключавых слоў.

Далей з новага радка (абзацы водступ 1,25 см) друкуецца тэкст даклада. Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК). Аб'ём тэксту - да 7 (сямі) поўных старонак (укліючаючы спіс літаратуры, ілюстрацыі (фармат tif 300 dpi), табліцы, схемы і г.д.).

Матэрыялы з парушэннем названых патрабаванняў не разглядаюцца.

Прыклад афармлення:

УДК

НАЗВА ДАКЛАДА

Іваноў І.І.

Установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя А.А.Куляшова»

(г. Магілёў, Беларусь)

Навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар Сідараў Г.В.

Анатацыя

Ключавыя словы

Summary

Keywords

[1, с.24].

Літаратура:

1. Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі /А. Мальдзіс. – Мінск: Лімарыус, 2001. – 384 с.

Патрабаванні да публікацыі эсэ школьнікаў

Эсэ прадстаўляюцца на беларускай або рускай мове ў рэдактары Word (версія не ніжэй 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14, усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) - па 2 см. Імя файлаў мусяць складацца з прозвішча і ініцыялаў аўтара. Аб'ём тэксту - да 3 (трох) поўных старонак. Форма эсэ свабодная.

Прыклад афармлення:

НАЗВА ЭСЭ

Пятроў А.А.

ДУА «Сярэдняя школа №1 г. Магілёва», 10 «Б» клас

(г. Магілёў, Беларусь)

Кіраўнік праекта – настаўнік гісторыі Сідарава А.Ю.

Заяўка

для ўдзелу ў канферэнцыі

Прашу ўключыць мой даклад у праграму міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Капыцінскія чытанні-2»

Прозвішча Імя Імя па бацьку	
Назва даклада ці эсэ	
Месца працы ці вучобы (поўнае найменне ўстановы і яго падраздзялення)	
Пасада	
Вучоная ступень	
Вучонае званне	
Праблематыка (пазначыць № раздзела з праблемнага поля)	
Выкарыстанне тэхнічных сродкаў (калі так, то паказаць якія)	
Адрас для сувязі (+ індэкс)	
Тэлефон	
E-mail	
Форма ўдзелу (вочная / завочная)	
Сертыфікат удзельніка (так / не)	
Для школьнікаў - згода на атрыманне электроннага варыянту зборніка (так / не)	

Калі на працягу трох дзён пасля адпраўлення Вашай заяўкі і навуковага артыкула на наш электронны адрас, Вам не прыйдзе паведамленне аб іх атрыманні арганізатарамі канферэнцыі, просім выслаць ліст паўторна або звязацца з арганізатарамі канферэнцыі па ўказаных у інфармацыйным лісце тэлефонах.